

САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ

ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНага ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТУ САВЕЦАЙ БССР.

7-ы ГОД ВЫДАНЬЯ.

ШТОДЗЁННАЯ ГАЗЕТА

№ 77 (1672) Аўторак, 6-га красавіка 1926 г.

Пра выданьне райвыканкомамі і гарсаветамі абавязковых пастаноў.

Мініла ўжо трох чвэрткі году з таго часу, як райвыканкомы, згодна палажэння, атрымалі права выдаваць абавязковыя пастановы в мэтаю регуляваць гаспадарчую і грамадскую жыццёў рапей.

Мы можем ужо зрабіць некаторыя вывяды, адзначыць памылкі і вызначыць заходы да іх выпраўлення.

Перш за ёс траба адзначыць, што некаторыя райвыканкомы не даволі добра ведаюць свае праўы. Яны часам пасылаюць свае абавязковыя пастановы на зацвярдженне актыкамі.

Або просіць дазволу на выданьне тae цi іншыя пастановы, якую маюць праўы самі выдаць. Часта быве, што райвыканкомы выдаюць пастановы, якія ні ўзгаданы з агульным законадаўствам цi пасабонымі заходамі вышэйшых органаў савецкага юрисдикції.

Здароўца і такія абавязковыя пастановы, якія зусім разыходзяцца з наша агульна палітыкаю, з сельскім побытам, і якія на справе не ажыццяўляюцца і ні могуць ажыццяўляцца.

У варожым капіталістичным абкружэнні ўмовы савецкага будаўніцтва ў нашым краі надзвычай складныя. Да іх дастасавана і наша законадаўства. Райвыканкомы ж ні маюць такіх шырокіх дзяржаўных задач і складных міжнародных адносін пры выданьні абавязковых пастаноў, пераймаюць цэнтральнае законадаўство. Яны часта выдаюць вельмі доўгія і непапулярныя абавязковыя пастановы з усімі складанымі вывадамі, параджанымі наўчэнні і іншымі выкруглімі. Гэта адна з асноўных задач іх звычайна працы. Нам траба звязаць асаблівую ўвагу на ўпрадкаўленне пастаноў райвыканкомамі і гарадзкімі саветамі.

Народны Камісарыт Унутраных Сіл і актыкамі павінны дапамагчы выканкамам і гарадзкім саветам, дзеючы вычэрпваючы тлумачэнні, іструктуючы іх, і паслаўшы на месцы для выданьня расправаўлення, з узгодненіем з законам і зразумелымі для жыхарства тыповымі праекты абавязковых пастаноў.

Тут важна тое, што гэтыя праекты будуть мець юрдычную падставу, падрабязана і дасканальная выкладаць сутнасць пытання, а таксама вызначыць меры супротивнікоў гэтых пастановы. Райвыканкомы і гарадзкія саветы будуць іх аблікуюць, дадаваць і выдаваць. Таксама важна, каб праекты абавязковых пастаноў рознай аблікуюцца і шыроко вытлумачваліся на сходах работчыкаў.

Абавязковыя пастановы выканкомамі ўжо ўсёды калічаюцца так: «Гэта абавязковая пастанова набывае моц з днём яе агальшчыны», у той час, як у палажэнні зусім выразна вызначана, што абавязковыя пастановы выканкомамі (за выключэннем асаблівых важных выпадкаў) набываюць моц толькі праз сём днёў пасля агальшчыны. Гэта робіцца дзеля таго, каб жыхарства за сём днёў дзяналася аб пастанове. Але, на мой погляд, гэтыя мады. У вёсках траба звесці такі парадак, каб пастанова набывае моц пасля таго, калі яна будзе прачытана сялянам на сельскіх сходах. Апроч таго, праекты асабліва

Наступ рэакцыі ў Чэхаславакіі.

УЦІСК ЗА САВЕЦКУЮ АРЫЕНТАЦІЮ.

цамі, што фактычна яго нельга атрымаль.

Урад Чэрнага распачаў таксама вілікі тэрор прыці кампартыі Прыйкарпацкай Украіны, якая, як вядома, калістаецца прыхільніцтвом масцовага жыхарства, звязаўшыся самаю моцнаю ў усіх партыях. Зарэгістраванная большасць муніципалітэтатаў Прыйкарпацкай Украіны знаходзіцца ў руках камуністычных партыяў. У горадзе Мунікачы надоечы засуджан сэкратар акургавае арганізаціі кампартыі Сікуру на 2 тыдні астрогу ўмоўна, па агітаванчыні ў „шкадлівай агітациі“. Сікура падаў апеліяцыю ў вышэйшы суд у Празе, але там папярэдні прысуд заменен на 5 тыдні астрогу з суроўым адмежаваннем. Суд у Хусты надоечы засудзіў арганізаціі кампартыі „за шкадлівую агітацию сірот моладзі“ на 8 гадоў астрогу. Той самы суд засудзіў другога кампартыяльца Немаша на 10 днёў астрогу.

ВЕНА. Настроі ўкраінскіх эмігрантаў ў Прыйкарпацкай Русі востра з'явіліся. Эмігранты ўсё больш арміентуюцца на Савецкую Украіну. У звязку з гэтым рэакцыя ўрада Чэрнага распачаў уціску ўкраінскіх эмігрантаў. Надоечы чэхаславакскія паліцыя запавядаюць больш 200 эмігрантаў, якія жывуць у Прыйкарпацкай Украіне, што яны паддліваюць вісылкі ў Чэхаславакіі. Паліцыя, аднак, не сказала эмігрантам, што прытымаю іх вісылкі звязацца зъмена іх арміентациі ў бок савецкага юрисдикція.

ТЭРОР ПРОЦІ КАМПАРТЫІ ПРЫКАРПАЦКАЕ УКРАІНЫ.

ВЕНА. Урад Чэрнага загадаў мясцовай уладзе як мага перашкаджыць выездам чэхаславакскіх рабочых дэлегатў, або каліністу ў Савецкі Саюз. Выдача паўспартыту на выезд у Савецкі Саюз абыстаўлена такімі фармальнасцямі.

Расчараванасць Зуropы ў Лёкарно.

МУСАЛІН ІДЗЕ НА ЗБЛІЖЭННЯЕ З НАМЕЧЧЫНАЮ.

ВЕНА. Нямецкія нацыяналісцкія лічыцца адысьванне в Бене італьянскага пасла Варданара вынікам расчаравання Мусаліні ў сіле ўзарніцкага.

БРАЗІЛІЯ „ПАДТРЫМЛІВАЕ“ НАМЕЧЧЫНУ.

БЭРЛІН. Бразілія паведаміла, што яна падтрымае ўрадзе ўсіх прыцыніпу, водлуг якога пастаяннае месца ў радзе Лігі павінна атрымаць адукацію. Выканком берлін-

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА:	
На 1 лісці	— 10 к.
— 8 —	— 2 р.
— 6 —	— 4 р.
На 1 год	— 1 ₽.
	Всему адресу — 10 кал.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТИ:

За адзін лістопад пасылкі	— 50 кал.
За адзін лістопад пасылкі	— 1 руб.
За адзін лістопад пасылкі	— 1 ₽. 50 к.
Сімечыні	— 50 прац. заражай.
Всімі тарыфу бірацца 10 прац. каталогу.	

ПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІІ:

за 1 лістопад	— 60 кал.
за кожны дадатковы	— 30 кал.
Бескрай. і тэлефонічны	за 1 лістопад
дадатковы	— 5 кал.
Публікацыі БАГСу	— 5 руб.

Бядліка прымаюцца ў Контрагандзе Друку, на ўсіх адзінчынках Бел. Дэлэг. Выдаваюцца 1-е

адбюсткі прымаюцца панторай газеты: Нескі, Савецкая, 63. Тэл. № 478.

АДРАС РЭДАНЦЫ — Менск, Савецкая, 63. Тэл. № 478. Тэл. рэдактара — 769.

ПАДЗЕІ У КІТАІ.

НАПАД БЕЛАГВАРДЗЕЙСКИХ БАНДЫТАЎ НА КАНСУЛЬСТВА СССР У ЦІАНЬ-ЦІЗІНІ.

ПЕКІН, 3-IV. 2-га красавіка неўскія начальнікі, уварваўшыся ў консульствы СССР у Ціань-Цізіні, сарвалі савецкія пасылкі. Супрацоўнікі консульства затрымалі пасылкі і передалі іх кітайскім пасадам.

НАМПАНІЯ РЭАКЦЫЯНЭРАЎ ПРОЦІ ТАВ. КАРАХАНА.

ПЕКІН, 3-IV. Частка кітайскага друку, якую падбухтароўці рэакцыянеры, распачала кампанію ўзгадываць абавязковыя пасылкі.

У КАНТОНЕ СПАНОІНА.—ПРАВАКАТАРСКАЯ ЗГРАН РАЗ ГНАНА.

ПЕКІН, 3 IV. У Шанхаі на сходзе мясцовай арганізацыі Гаміндану Сун-Ян-Цын, які гэтymi днімі прыехаў з Кантону, вазіў, што распачоўджанне абавязковых пасылак атрымала савецкія органы.

ПЕКІН, 3 IV. У Шанхаі на японскай фабрыцы забадавалася 2.000 рабочых.

Задастоўка на японскай фабрицы ў Шанхаі

ПЕКІН, 3 IV. У Шанхаі на японской фабрицы забадавалася 2.000 рабочих.

Задастоўка на японской фабрицы ў Шанхаі

ПЕКІН, 3 IV. У Шанхаі на японской фабрицы забадавалася 2.000 рабочих.

Задастоўка на японской фабрицы ў Шанхаі

ПЕКІН, 3 IV. У Шанхаі на японской фабрицы забадавалася 2.000 рабочих.

Задастоўка на японской фабрицы ў Шанхаі

ПЕКІН, 3 IV. У Шанхаі на японской фабрицы забадавалася 2.000 рабочих.

Задастоўка на японской фабрицы ў Шанхаі

ПЕКІН, 3 IV. У Шанхаі на японской фабрицы забадавалася 2.000 рабочих.

Задастоўка на японской фабрицы ў Шанхаі

ПЕКІН, 3 IV. У Шанхаі на японской фабрицы забадавалася 2.000 рабочих.

Задастоўка на японской фабрицы ў Шанхаі

ПЕКІН, 3 IV. У Шанхаі на японской фабрицы забадавалася 2.000 рабочих.

Задастоўка на японской фабрицы ў Шанхаі

ПЕКІН, 3 IV. У Шанхаі на японской фабрицы забадавалася 2.000 рабочих.

Задастоўка на японской фабрицы ў Шанхаі

ПЕКІН, 3 IV. У Шанхаі на японской фабрицы забадавалася 2.000 рабочих.

Задастоўка на японской фабрицы ў Шанхаі

ПЕКІН, 3 IV. У Шанхаі на японской фабрицы забадавалася 2.000 рабочих.

Задастоўка на японской фабрицы ў Шанхаі

ПЕКІН, 3 IV. У Шанхаі на японской фабрицы забадавалася 2.000 рабочих.

Задастоўка на японской фабрицы ў Шанхаі

ПЕКІН, 3 IV. У Шанхаі на японской фабрицы забадавалася 2.000 рабочих.

Задастоўка на японской фабрицы ў Шанхаі

ПЕКІН, 3 IV. У Шанхаі на японской фабрицы забадавалася 2.000 рабочих.

Задастоўка на японской фабрицы ў Шанхаі

ПЕКІН, 3 IV. У Шанхаі на японской фабрицы забадавалася 2.000 рабочих.

Задастоўка на японской фабрицы ў Шанхаі

У апошні час.

Адстаўка ўраду Пашычо.

ВЕНА, 5-IV. З Белграду паведамляюць, што югаслаўскі прэм'ер Пашыч перадаў сеяную каралю заяву аб адстаўцы ўсіх габінету.

Байкот прэзыдэнцікіх выбараў у Грэды.

АФІНЫ, 4-III. З прычыны адмовы ўраду адсточыць прэзыдэнцікіх выбараў, каліцкімі партыі ўхвалілі байкатаў выбараў ў першых 10 акругах, распачатымі 5-га красавіка. Галасаванне ў іншых 23 х акругах адбываецца 11-га красавіка.

Рыфы наступаюць

ПАРЫЖ. З Тэтусу паведамляюць, што рыфы началі наступаць па ўсім фронце. Некаторыя племяніны, якія пядзяліся Францыі, ішоў віту ступілі. Французская войска сіпешна пасланы на падмадаванье.

Дэлегаты савецкіх інжэнераў у Амерыцы.

НЮ-ЁРК, 4-IV. Сюды прыехала група савецкіх інжэнераў на чале з Аляксандравым, камандыраваная для вывучання пастаўкі гідра-электричных прадпрыемстваў. Адначасна з гэтым савецкіх інжэнераў аванаміць амэрыканскіх спецыялістаў у плянам пабудовы гідра-электричных станцыяў на Днепры («Днепрострой»).

Англія на краю бяздона

ЛЕНДАН. Міністэр унутраных спраў Джойнсон Хік у сваім выступленні ў Лігні-саўю: «Мы на краю бяздона». Адласніку капалені і рабочых працуючых у горнай прымеславасці залежыць адразненне наша прымеславасці, у іншым разе Англія чакае цяжкі будучыня. Забастоўка, або дзеяўтут у вугольнай прымеславасці віншчылі-б на месцы а то можа і на доўгія гады ўсякую надзею на аднаўленне эканамічнага жыцця Англіі.

У ВІКАНАЎЧЫМ КАМІТЭЦЕ КАМІНТАРНУ.

Перавыбраныя прэзыдыму, орг- бюро і сэкратарыту В. КІ.

17-га савіка, пасыль сканчаныя, пашыранага пленуму адбылося пасяджэнне выканому Камінтарну, на якім абрани прэзыдым, арганізацыйнае бюро і сэкратарыту выканому Камінтарну.

Намеснікамі старшыні выканому Камінтарну тав. Зіноўеву (абранага на V кангрэсе Камінтарну) абрани т. т. Бухары, Тэльман і Сэмэр.

У прэзыдыму выканому Камінтарни абрани: т. т. Зіноўёу, Бухары, Сталін (СССР), Мануільскі (Украіна), Тэльман, Рэммел (Нямеччына), Сэмэр, Трея (Францыя), Эрколі (Італія), Шмэраль (Чэхаславакія), Фергюсон (Вялікабрытанія), Куусінен (Фінляндія і прыбалтыцкія дзяржавы), Катайма (Японія), Су-Фан (Кітай), Рой (Усход), Чыльбум (Швейцарыя), Колараў (Балканскія федэрации), Рутонберг (Злучаныя Штаты), Клара Цеткін, Лазоўскі (Прафіліята) і Ламінадзэ (КІМ).

Кандыдатамі ў прэзыдыму выканому Камінтарну абрани: т. т. Даўмітрап (Баўгарыя), Башкіров (Іогаславія), Багушыкі (Польша), Бедахт (Злучаныя Штаты) і Вуйновіч (КІМ).

У арганізацыйнае бюро выканому Камінтарну абрани: т. т. Куссіон, Эмбер-Дро, Рой, Шмэраль, Гешке, Пятніцкі, Мануільскі, Траян, Эрколі, Даўмітрап, Фергюсон і Пяцтру. Апроч таго, у склад арганізацыйнага бюро ўваходзяць загадчыкі аддэлкаў выканому Камінтарну, прадстаўнікі кааперацыйнае сэкцыі выканому Камінтарну, КІМу і Міжнароднага Жаночага Сэкратарыту. У вандыдаты арганізацыйнае бюро выканому Камінтарну ўваходзілі т. т. Жэлькоў, Пешпер і Корнблюм.

У сэкратарыту выканому Камінтарни абрани: т. т. Гешке (Нямеччына), Жакоб (Францыя), Эрколі (Італія), Фергюсон (Англія), Шмэраль (Чэхаславакія) Куусінен, Эмбер-Дро, Рой,

З ПОЛЬСКАГА ДРУКУ.

Абуджэнне з салодкіх лятуценій.—«Страшныя» праследаваны ППС на красах.—Эндацкое прызначэнне.

Заборона чэхаславацкім урадам прывозу быдла з Польшчы і заборона перавозі лягата быдла праз Чэхаславакію ў Аўстрыю можна скавуваць прыхільнікамі гаспадарчай вунії в Чэхаславакіі. А найбольш, можа, склаfu жана «Жэчпосполіта», якія найбольш горача абарандаць гэтую думку аб вунії. Вышла так, як бы чэхаславацкі ўрад вымініў ядро халоднае вады на голавы некаторых польскіх палітыкі, занадта разгараўшыхся лятуценій аб вунії і аб карысцях, якія яна магла бы даць. Абуджэнне або салодкіх дұмак і зварот да сапраўдніціў вышэшыя прыкрымы. «Жэчпосполіта» настроена меліхалічна:

У часе, калі вінэз збожжа і цукру канчыцца, а вывіз фабрыкатаў слабеє дзесяці польскіх, але бязульнага ўзроўню ў краі, уся наядзе падрыманыя златага ўскладлісці ў пачынаўшымся сезоне на вывіз быдла і перагатаваніх жывёл. Тым самым братніе руки падае на нас удар, скраваны на падрымуючыя валюты, а ў дасціхах выніках можа падаць на гаспадарчую адраджэнне Польшчы ад Захаду, рука ў руку з Немеччынай.

Польскія грамадзянствы, якое падае ў апошні час салодкую вадзіцу лятуценіяў аб польска-чэскай вуні, мала спадзявалася падобнага зверту. Мы

У ПАНСКАЙ ПОЛЬШЧЫ.

СПРАВА 15-ЦІ.

У Львоўскім акруговым судзе пачынаецца 12-га красавіка разгляданіе справы 15 чалавек, аўтавацаваных у прыналежнасці да камуністычнага саюзу моладзі і ўдзеле ў деманстраціі падтрымкі працоўнікаў расстрэлу Ботвіна.

Сярод аўтавацаваных знаходзіцца 12 вучняў Львоўскага гімназіі.

Водгукі расстрэлу беспрацоўных у Стыры.

Водгукі расстрэлу беспрацоўных у Стыры.

2-га красавіка адбылося пахаванне 9-ці ахвараў паліцісцася страляніні ў часе деманстраціі беспрацоўных у Стыры.

Алміністэрства падзеліла адхіліла просьбу прафесіональных арганізацій аб удзеле ў пахаванні і дапушчаніі быт толькі сем'і забітых.

Пілсудскі дзейнічіце.

Міністэрства вайсковых спраў адхіліла просьбу прафесіональных арганізацій аб пахаванні забітых.

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.) (вайсковая ўніформа вышыўкі за «боскую» Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды маладым хлопчыкам (вось із ЗАГС прыдаўся б—Я. М.), каторым трэба было выдаць ўніформу за «боскую» (Я.-М.).

Нафтузікі, якія згадаліся на зборы, не давалі шлюбабуды мал

У САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ.

Рыхтуемся да веснавой пасяўной кампаніі.

Сельска-гаспадарчыя саветы Кампаниі.

(Смалівіцкі р., Меншчына).

25 сакавіка адбылося III пасяджэнне сельска-гаспадарчага савету рабёну, якое праішло пад лёзугам «увага наступнай пасяўной кампаніі».

Прадстаўнікі жыхарства і мясцовых устаноў, якія лічадацца сябрамі сельска-гасп. савету, [аслушаўши даклады агроноўм і ваг. земельнымі спраўамі] аб пытаннях пасяўной кампаніі, у спречках падкреслі, што треба вывярнуць асабістую ўвагу на ачыстку збожжа, кааператыўне сялян для арганізацыі насенін, машынных і іншых таварыстў.

Галоўным момантам павінна вявіцца праца па земляўпрадаванью, якую треба праводзіць адначасна з аграрнамічнай працай па пераводу на штапільле.

Плян працы ў наступную пасяўную кампанію сабры с.-г. савету зацвер-

дзілі, падкрасыўши сваім сялянскім вопытам, якія мерапрыемствы ў сучасны момант патрабуе вёсцы і якім парадкам іх вядзе сябе сяньці.

Весткі з месц.

«Маладняк» у масы.

(Полацкая філія).

31 сакавіка ў Полацкім гарадкім тэатры адбыўся вечар Полацкай філіі «Маладняка» з удзелам маладнякоўці з Менску—Міхася Зарэцкага і Андрэя Александровіча, якія выступалі з сваімі творамі і дакладамі аб «Маладняку».

На вечары прысутнічалі прадстаўнікі Чырвонай арміі, КСМ, прафарганізацыі і.

У тэатры было поўна...

Цікавескай часткай вечару быў даклад Зарэцкага М. на тэму «Шляхі Маладняка».

Па дакладу М. Зарэцкага і садакладу А. Александровіча аб грамадскай працы «Маладняка» было шмат пытаньняў.

Быў зроблены даклад і аб працы Полацкай філіі.

Пасля дакладаў—чытка твораў: вершина Андрэя Александровіча, апавяданні Зарэцкага, творы полакіх маладнякоў—вісковыя хлопці і дзяўчыні.

Треба адзначыць, што тыхі вечары асабіліва Полацку, маюць вельмі вялікае значэнне, бо Полацк мае ведае аб «Маладняку» і яго літаратуры.

Вечары «Маладняка» знаёміць масы з «Маладняком», яго творамі і працай.

Гэта першая шляхі Полацкай філіі ў масы, у гушчу насенініцтва.

Будзем чакаць большага.

1. Волкінд.

Сход селькораў.

У Быхаве (Магілёўская) адбыўся рэйшнік сход селькораў. На сходзе прысутнічала 40.

У спрэчках селькоры, галоўным чынам, спыніліся на беларусізацыі «Магілёўскага сельніцтва».

На сходзе выявілася, што селькоры кепска арганізаваны. Гурткоў ніяма.

Пастаўніца—наладзіла працу насенічных газет, пры рэдакціягах утварыць гурткі селькораў і павесць вучобу, каб селькоры на толькі выкраваў дрэвіны бакі жыцця вёскі, а быў і перадавікі арганізаторам вёскі.

4.

Канферэнцыя навуковіцаў.

У Сенінне (Віцебшчына) адбылася пашыраная канферэнцыя ўсіх культурнікаў рабёну, на якой прысутнічала каля 100 чал., галоўным чынам, настаўнікі, у таскамі арганізаторамі. Пасяджэнне было шматлікім.

Пасяджэнне было пытанічным, засяроджанае на пытаніях на будзешчыні, засяроджанае на пытаніях на будзешчыні.

5.

Акруговая хроніка.

Да веснавой пасяўной кампаніі.

Марій. Адзінчынны сельска-гаспадарчага банку атрымала на 15.000 руб. насенічныя канішчыны. Канішчыны будзе разъясняваны пра кредитныя таварысты.

Камітэтамі ўзасемдапамогі ачышчаны

да гэтаі пары 24055 пуд. насеніні.

Курсы інструктароў радыё-любіцеляў.

Віцебск. Пры электра- і механічных тэхнікуме арганізуваючыя курсы для інструктароў радыё-любіцеляў. Курсы разьлічаны на 80 час. Тэрмін наўчання на менш 2 месяца.

Песьлехі мэліярацыі.

Віцебск. Па акрузі на падставе 116 мэліярацыйных таварысты на плошчы ў 21000 дзесяцін—тывы яднаюць да 3500 члену. За мінулы год таварысты прыбрали канаваў 237 вёрст і асушана 2200 дзесяцін болотаў.

Жыхарствам, неадъяднаным у тывы, праўрыты 663 вёрсты канаваў і асушана 6640 дзесяцін.

З гэтаі дзяржавы былі працышчаны і пальблены рэкі: Сьвіча, Будавесць і Аракашычы.

Таварысты на распрацоўцы торфу.

Віцебск. Апрача ўжо існуючых 3 таварысты на распрацоўцы торфу, АВК працаваў замежнаму аддзелу яшчэ тывы ў Лэзінскім, Сіроцінскім, Сураскім, Гарадоцкім і Кузьнечынскім рабёнах.

Кватэрны будаўніцтва.

Клімавічы 3 мэтай барацьбы з кватэрнымі крэйсісамі, у г. Клімавічах (Калінінск. акр.) будзе адбудавана 2 паверховая камяніца на 16 кватэр.

Афэрысты.

Рэзрахунак Лесбелу з сялянамі, якія працавалі на лясных распрацоўках, праводзіўся не асабісту ўлаўнаважаным кантактам, а праз мясцовыя каапэратыўныя гэтым чынам: улаўнаважаны выдае сяляніну звячынны, занумераваны, з простае тэлабяўне книжкай, кітапам з адзначэннем на ім толькі: каму і колкі траба заплаціць. Іхты просты надворны выгляд іхтой звячынны на сябе ўлагу 2 грамадзянін. Задзялікі ўзасемдапамогі ачышчаны

да гэтаі пары 1800 руб. і звячынны на прадметы вытворчасці сельскай гаспадаркі, якія мы цяпер баць, стрымліваючы іх реалізацыю і робіць наўгадыні звячынныя грошы у каапэрацию з тэарычнімі, што захоўваць сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі выгадней.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

све лішкі сродкі на прадметах сельскай гаспадаркі.

Сялянству значна выгадней трывалы

Рабочае і прафэсіянальнае жыцьцё.

ЭКНОМІЯ — ГЭТА ЗНАЧЫЦЬ: УЗНЯІЦЬ ПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ ПРАЦЫ, ПАВЛІЧЫЦЬ ВЫПУСК ТАВАРАЎ НА РЫНАК і ЗНІЗІЦЬ РОЗЫЧНЫЯ ЦІНЫ.

10 красавіка — шырокая рабочая канферэнцыя г. Менску
Усім горадским ройкомам і ячэйкам КП(б).

Дардай таварышы!

Зарас шмат дзе адбывашца і ў білішайшы час будзе адбывашца перазаключенне калектыўных дагавору АК КП(б) і ЦСПСБ зацікаўлены ў тым, каб шырокія масы рабочых актыўна прымалі ўдзел у напірнім аграварэнні і разглажылі сваіх умоў. Для гэтага ройкомам і ячэйкам траба мець на узвеце ўсе асаблівасці сваіх правыўстваў, каб упрыгожыць у аграварэнні рабочыя масы.

Дзеля інфармавання шырокіх рабочых мас агаспадарчым становішчы краіны і задачах рабочай клясы, на групце пастаўной партыі і прафсаюзной арганізацыі Менскі архітэктурнага інстытута СКАІКАНЦА АГУЛЬНА ГАРАДЗЮКУ ВЫТВОРЧУЮ КАНФЕРЕНЦЫЮ на 10 КРАСАВІКА.

Выбары на групу канферэнцыю павінны адбывашца на агульных рабочых сходах іншых правыўстваў, але працујуць у змене. Калі будуть праводавці выборы на канферэнцыю, позваюць павінна быць амброкаона толькі інфармаций аб канферэнцыі і выбараў дэлегатуў на яе. Гэта траба для таго, каб завастрыйцы усю ўвагу на важнасці канферэнцыі і на актыўным удзеле рабочай масы ў выбараў дэлегатуў.

Падрыхтоўка правыўстваў выбараў на канферэнцыю ўскладаецца на фармы-западзікі, кты пры актыўным удзеле яе відзе КПБ і камсамолу.

Патрабна асабліва звязаўцца ўвагу на ўпрыгоженіе рабочых прыватных правыўстваў на канферэнцыю.

Выбары павінны быць скончаны не пазней 9 красавіка.

Агульна-гарадская рабочая канферэнцыя склікаецца з наступнаў позывай

1) ГАСПАДАРЧАЕ СТАНОВІЩЧА (палітыка зарплаты і прафактыўнасці

2) Аб перавыбараах гарсавету. (Дакладчык т. Яцкевіч).

МЕНСКІ АКРУЖКОМ КПБ

Ц. С. П. С. Б.

Ці будзе павышана заработкая плата?

За вытворчу юнітні.

(Да кампаніі перазаключэння іншых калектыўных дагавору).

Усе ЦСПС візваруцца да ўсіх прафсаюзов, калі будзе новыя кадры маладых павіннаў рабочых, што мела віліі ўплыў на памяшаныне прафактыўнай працы і аbstавін росту ёсць за ўсіх прамысловасці.

У гэтых умовах дамешаўца ўзьніць заработкая плата ў тэмпе росту, іншады да падыходзіць да пытання ўзьніць узьніць заработкая плата. Фінансавасці заработкая плата ўзьніць не давае нам узьніць і далей заработкаю плачу. У большасці галін прамысловасці заработкая плата ўзьнілася да тэй вышыні, калі далейшы ўзрост заработка ёсць зроблены толькі шляхам узьніць прафактыўнасці працы, шляхам павышэння вытворчасці. Зарплату траба падыходзіць толькі ў тых галінах прамысловасці, якія трохі адсталаці ўзроўняю заработка, якія чыгунка, сувязь і каменна-вугольная прамысловасць. Донбасу. За ўсіх іншых галінах прафсаюзы павінны імкнуць да замацаваць дасягнуты ўзровень заработка.

Весь дырэктыва, дадзеная Усе ЦСПС адносна заработка.

Становішча нашай савецкай прафсаюзы ёсць, што далейшай ўзьніць заработкая плата пагражае ўскладненіем ўсёй народнай гаспадаркі.

Спраччаныя планы замежнага гандлю, паменшаныя планы затрат на хапітальную перабудову нашай прамысловасці, выліканыя прафікам у хлебазагатках, прымалі нас да напружанага становішча, у якім гадоўна месца займае задача захавання монісціў савецкай валюты, савецкага рубля.

Гэта асабліва важна ва ўмовах сечненія дню, калі ў нашу прамысловасць

Л. Н.

Нашто валакіту вадзіць

Ды непртребный выдаткі?

Пасля доўгіх і пляжных размові між загадчыкамі і намеснікамі Кожындыкату і Дзяржаўнага Гандлю Беларусі была, нарешце, утворана згодка. Водлуг гэтага згоды ўпраўляючы дагавору ў гэтым гадзе, траба ўзьніць прафактыўнасці працы, трэба ўзьмачніць працу каапераціі, паменшыць цэнні на тавары шляхам павылічэння выпуску іх на рынак. Пры гэтых умовах заработка фактычна сама ўзьнімешца.

Л. Н.

Але дазвольце, тавар-ж палежаць Кожтрэст! Кожтрэст павінен яго перарапрацоўваць, павошта трапіць лішні час, рабочую сілу і да таго-ж лішнія наядніці выдаткі? — маніцца давесці Кожындыкату. А Кожындыкат ужо па сваіх натуры цвёрдая і наўхільная ўстанова (яна была-б то Масква!).

І распачаў спэцыяліст Кожындыкату прыёмку на вадзіць Кожтрэсту. Рабочы-ж і спэцыялісты апошнія былі ўдалы, і «ігра» пачалася. Што там было, гаварыць нельга, бо і часу шмат звягніце і Кожындыкат можа абраўцца.

Але падвойце, тавар-ж палежаць Кожтрэст! Кожтрэст павінен яго перарапрацоўваць, павошта трапіць лішні час, рабочую сілу і да таго-ж лішнія наядніці выдаткі? — маніцца давесці Кожындыкату. А Кожындыкат ужо па сваіх натуры цвёрдая і наўхільная ўстанова (яна была-б то Масква!).

На гарбарным заводзе поўнае нараўменне: павошта такая валакіту, павошта адна прыёмка, пасылка дру-

Шэфстві піновому.

(Завод «Труды», Полацкі арругі).

Завод «Труды», як вічны культурны асиродак рабочы, да апошнія часы трымаў шэфства над адным сельсаветам і дзвеемі вайсковыми часткамі.

Апрача гэтага, дзімагаў рознымі арганізацыямі у правядзеніі ўсіх кампаній і ў суседніх сельсаветах. Хоць усе гэтые шэфстві прымалі ўсімі заходамі, але самую працу фактычна праводавца ячэйка КП(б). Ячэйка па свайму погляду пасылала даклады на ўсіх, але там, часам в прычыны дрэнія асвядомленасці, сялане на прыходе, і праца была за нішто.

Бесправныя рабочы прымалі ўсімі заходамі ячэйка КП(б). Ячэйка па свайму погляду пасылала даклады на ўсіх, але там, часам в прычыны дрэнія асвядомленасці, сялане на прыходе, і праца была за нішто.

Сабраныя грошы пойдуть выключна на арганізацыю загранічных пералётў самалётаў савецкай канструкцыі.

Па сканчанні збору Аўлахім апублікую справацьдзі збору і заб'ядзіць сабраныя сумы.

Савецкая авіацыя.

Аб дабрахвотных зборах на ко-
рысьць Аўлахіму.

Савет Народных Камісаў СССР дазволіў Саюзу Германіі Аўлахімай і Хімічнай Прамысловасці і Абароне СССР правядзеніе дабрахвотных збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу ў прадыдущы 6-х месеці, пачынаючы з 25 студзеня 1926 г.

Калі зборы дасягнуть агульных сумы ў 500000 р. пасыпіяцца ўсіх, калі ён скончыцца вызначаны час (6 месеці).

Зборы будуть праводавца шахам: а) распаўсюджаныя спэцыяльнымі ганаровыми значкоў (на 1 р. 50 к.) і масавых значкоў (на 25 к.), б) ірумачнага збору і в) праз падпісныя лісты.

Сабраныя грошы пойдуть выключна на арганізацыю загранічных пералётў самалётаў савецкай канструкцыі.

Па сканчанні збору Аўлахім апублікую справацьдзі збору і заб'ядзіць сабраныя сумы.

Вялікія савецкія пералёты 1926 г.

Да ўсіх працоўных Саюзу ССР.

Улетку 1926 г. Аўлахім мае працесы чынныя вілікія загранічныя пералёты азартоўскіх савецкіх аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.

Аўлахім дапушчае, што ён паштова самалётавае зіведаці Берлін, Парыж, Рым, Вену, Прагу і Варшаву. Другі самалёт (пасажырскі) із аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.

Аўлахім дапушчае, што ён паштова самалётавае зіведаці Берлін, Парыж, Рым, Вену, Прагу і Варшаву. Другі самалёт (пасажырскі) із аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.

Аўлахім дапушчае, што ён паштова самалётавае зіведаці Берлін, Парыж, Рым, Вену, Прагу і Варшаву. Другі самалёт (пасажырскі) із аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.

Аўлахім дапушчае, што ён паштова самалётавае зіведаці Берлін, Парыж, Рым, Вену, Прагу і Варшаву. Другі самалёт (пасажырскі) із аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.

Аўлахім дапушчае, што ён паштова самалётавае зіведаці Берлін, Парыж, Рым, Вену, Прагу і Варшаву. Другі самалёт (пасажырскі) із аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.

Аўлахім дапушчае, што ён паштова самалётавае зіведаці Берлін, Парыж, Рым, Вену, Прагу і Варшаву. Другі самалёт (пасажырскі) із аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.

Аўлахім дапушчае, што ён паштова самалётавае зіведаці Берлін, Парыж, Рым, Вену, Прагу і Варшаву. Другі самалёт (пасажырскі) із аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.

Аўлахім дапушчае, што ён паштова самалётавае зіведаці Берлін, Парыж, Рым, Вену, Прагу і Варшаву. Другі самалёт (пасажырскі) із аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.

Аўлахім дапушчае, што ён паштова самалётавае зіведаці Берлін, Парыж, Рым, Вену, Прагу і Варшаву. Другі самалёт (пасажырскі) із аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.

Аўлахім дапушчае, што ён паштова самалётавае зіведаці Берлін, Парыж, Рым, Вену, Прагу і Варшаву. Другі самалёт (пасажырскі) із аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.

Аўлахім дапушчае, што ён паштова самалётавае зіведаці Берлін, Парыж, Рым, Вену, Прагу і Варшаву. Другі самалёт (пасажырскі) із аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.

Аўлахім дапушчае, што ён паштова самалётавае зіведаці Берлін, Парыж, Рым, Вену, Прагу і Варшаву. Другі самалёт (пасажырскі) із аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.

Аўлахім дапушчае, што ён паштова самалётавае зіведаці Берлін, Парыж, Рым, Вену, Прагу і Варшаву. Другі самалёт (пасажырскі) із аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.

Аўлахім дапушчае, што ён паштова самалётавае зіведаці Берлін, Парыж, Рым, Вену, Прагу і Варшаву. Другі самалёт (пасажырскі) із аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.

Аўлахім дапушчае, што ён паштова самалётавае зіведаці Берлін, Парыж, Рым, Вену, Прагу і Варшаву. Другі самалёт (пасажырскі) із аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.

Аўлахім дапушчае, што ён паштова самалётавае зіведаці Берлін, Парыж, Рым, Вену, Прагу і Варшаву. Другі самалёт (пасажырскі) із аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.

Аўлахім дапушчае, што ён паштова самалётавае зіведаці Берлін, Парыж, Рым, Вену, Прагу і Варшаву. Другі самалёт (пасажырскі) із аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.

Аўлахім дапушчае, што ён паштова самалётавае зіведаці Берлін, Парыж, Рым, Вену, Прагу і Варшаву. Другі самалёт (пасажырскі) із аэрапортавых збораў на ўсіх тэрыторыях Саюзу.</

У прэзыдыму Цэнтральнага Выканайчага Камітэту БССР

Камісія па вывучэнні вопыту правядзення національныі ў Калінінскай акр.

Прэзыдыму ЦВК ухваліў паслаць у Калінінскую акругу камісію для вывучэння вопыту правядзення там національныі.

У склад камісіі ўваходзяць: ад РСІ

Мэліарацыя.

Асуши забалочаных абшараў.

Водлуг досьледу Наркамзему, за мінулы год асуши забалочаных абшараў у сусідніх акругах 13 929 гект.

З гатою большасці асушила сама насеянне—11.076 гект. і дзваржава—2.852 гект.

Колькі каштавала праца.

Правядзеная мэліарацыйная праца капітавала дзваржаве 400.753 руб. і салінству—313.176 руб.

Новы націа.

За справядзені час быў пракопан Лукаўскі магістральны канал (Бабруйская акруга), дўлжынёй у 7.83 кіламетраў.

Капітальны рамонт буйных магістральных каналоў у Мазырскай акруге ахапіў 34,68 кіламетраў.

Мэліарацыйныя таварысты.

Мэліарацыйныя таварысты ў БССР у сучасны момант налічваюцца 425.

У 1924-25 г. гэтых таварыстаў было толькі 171.

Краязнаўства.

Заснаванне нацыянальных сэксцый.

Бабруйскае акруговасе краязнаўчае таварыство арганізація пры т-ве яўрэйскую і польскую сэксцыі дзеяла вывучэнія асаблівасцей эканомікі, быту і інш. гэтых нацыянальнасцяў.

Аб арганізацыі краязнаўчага музея.

Бабруйскае акруговасе краязнаўчае таварыство арганізація пры т-ве яўрэйскую і польскую сэксцыі дзеяла вывучэнія асаблівасцей эканомікі, быту і інш. гэтых нацыянальнасцяў.

Інструктыўны пасездкі па БССР.

Сэктарат ЦБ краязнаўства т. Азубкін выжаджаў у Польшчу, дзе працаваў у розных мясцох 7 лікеткі на краязнаўчыя тэммы.

Інструктар ЦБ краязнаўства т. Атраховіч ездзіў у Жлобін, Мазыр і Калінікі.

ХРОНІКА.

У МЕНСКІМ ЦЭРАБКОПЕ.

Купля і продаж.

Менскі ЦРК апрацаўваў плян дзеяньніц на першыя пад'годаўдзе сёл. году ў гэтых лічbach:

закуп. тавараў—на 3288525 р., продаж—на 3777000 р.

За студень плян выкананы на 678000 р. (на 10 проц. зышт пляну).

Продаж за той-же месяц складае 675000 р. (зышт пляну на 6 проц.).

Звірот на прынадлігі ў лютым складзе 716000 р. (зышт пляну на 20 проц.).

Выручка МЦРК, у пурбаўшы з тымі ж мясцамі мінулага году, павялічылася на 72 проц.

Рэжым эканоміі.

МЦРК утварыў камісію па перагляду ўсіх накладных выдачак у бок найвылішчага скарачэння іх.

Павышэнне кватэрнай платы.

Прэзыдыму ЦСПСБ прызначаў неабходны павышэнне кватэрнай платы да нормы са-бекаштоўніцтва, захаваўшы пры гэтым кля-

Вечар Ясени.

4 га красавіка ў Доме Асьветы абыдзіся вчар прысычэнні творчысці без пары памёршага расейскага пасты Ясенина.

З дакладамі аб творчысці Ясенина Т. Вязнясенскі спыніўся на напрамках творчысці Ясенина і на значэнні яго для расейскай літаратуры. У яго творах сыштэзваны размалтавы фарміса расейскай літаратуры. Яго творы прасякнуты рымскімі сымбалізмом; пісаны імкненіем праскінку таемнікі акружана чага жыцця але ад сымбалізму ён бірае толькі тое, што жыццё здольна.

Што ўнёс Ясенин у расейскую літаратуру сваім творамі, пакуль што шажка вызна.

Выстаўка настъпенных газет.

(Клюб К. Маркаса.)

На гэтых днёх у клубе К. Маркаса адчынілася выстаўка настъпеных газет га-дзіркага рабаў. На выстаўцы прадстаўлены 60 выданняў.

Добра адбываўся газеты з дэламі рабаў, якія дзяліліся на ведаючыя сваія мэтаў, адзначылі настъпеную газету Менскага акр. «Фінрычаг». У гэтым газете амаль ні слова але быце служжчыкі.

З лепшых газет трэба адзначыць газету Менскага электрастанцыі «Чырвонае Дынамо». У ахнымі нумерах газеты прымаюць дэламі рабаў.

Цікавы і земі ў артыкулаў: пішуць рабочыя або тым, як лепыя малчыя з'яўленіцы і якія шляхі выменышыць накладныя выдачакі. Але чамусы адміністрація станицы вельмі мала вывяртае ўвагу на прарапановы рабочых.

У апошніх нумерах газеты редакцыя ўжо

На конфэрэнцыі савтаргслужбачых.

(Г. Менск.)

1-га красавіка адбылася Менская агульна-граудзкая конфэрэнцыя савтаргслужбачых. Канфэрэнцыя мела масавы характар: прысутніцтва было 200 делегатаў.

Тав. Язьмір азначыў прысутніц з працы Цэнтральнага праўлення саюзу.

Дакладчык адзначыў, што за апошнія 4 месяцы ў працы прадаўненія мае ўзрост значных дасягненій. За гэты час быў праўленіем камітэта на пераварыбах масавых камітэтаў 61 проц. усіх сабору Менскага саюзу прымаў ўдзел у кампітэтах. Павялічылася актыўнасць радавых працаўнікоў. У амбене думкі па дакладах старых масавіцкіх выказаліся 16 проц.

Дакладчык даў сінінца на камектыўных дагаворах. Кампітэты па заключэнню іх ужо закончылі, заработка апільна на новых дагаворах павышана на 10 проц.

Бесправоўніцтва па саюзу засталася ў ранейшых абставінках. Толькі замест кваліфікаціі пракопка асушаўчых камітэтаў быў з палаваю кіламетр.

Сама насеянне ў 1924-25 г. працягло гэтую працу: а) півеліроўка—1.392 кіламетр, б) бягучы рамонт камітэта—7 кіламетраў (у 1923-24 г.—6 в палаваю кіламетр), в) капітальны рамонт камітэта—62 в палаваю кіламетр.

Сама насеянне ў 1924-25 г. працягло гэтую працу: а) півеліроўка—1.392 кіламетр, б) бягучы рамонт камітэта—7 кіламетраў (у 1923-24 г.—6 в палаваю кіламетр), в) капітальны рамонт камітэта—62 в палаваю кіламетр.

Капітальны рамонт буйных магістральных каналоў у Мазырскай акруге ахапіў 34,68 кіламетраў.

Колькі каштавала праца.

Правядзеная мэліарацыйная праца капітавала дзваржаве 400.753 руб. і салінству—313.176 руб.

Новы націа.

За справядзені час быў пракопан Лукаўскі магістральны канал (Бабруйская акруга), дўлжынёй у 7.83 кіламетраў.

У 1924-25 г. гэтых таварыстаў было толькі 171.

Колькі каштавала праца.

Правядзеная мэліарацыйная праца капітавала дзваржаве 400.753 руб. і салінству—313.176 руб.

Новы націа.

За справядзені час быў пракопан Лукаўскі магістральны канал (Бабруйская акруга), дўлжынёй у 7.83 кіламетраў.

У 1924-25 г. гэтых таварыстаў было толькі 171.

Колькі каштавала праца.

Правядзеная мэліарацыйная праца капітавала дзваржаве 400.753 руб. і салінству—313.176 руб.

Новы націа.

За справядзені час быў пракопан Лукаўскі магістральны канал (Бабруйская акруга), дўлжынёй у 7.83 кіламетраў.

У 1924-25 г. гэтых таварыстаў было толькі 171.

Колькі каштавала праца.

Правядзеная мэліарацыйная праца капітавала дзваржаве 400.753 руб. і салінству—313.176 руб.

Новы націа.

За справядзені час быў пракопан Лукаўскі магістральны канал (Бабруйская акруга), дўлжынёй у 7.83 кіламетраў.

У 1924-25 г. гэтых таварыстаў было толькі 171.

Колькі каштавала праца.

Правядзеная мэліарацыйная праца капітавала дзваржаве 400.753 руб. і салінству—313.176 руб.

Новы націа.

За справядзені час быў пракопан Лукаўскі магістральны канал (Бабруйская акруга), дўлжынёй у 7.83 кіламетраў.

У 1924-25 г. гэтых таварыстаў было толькі 171.

Колькі каштавала праца.

Правядзеная мэліарацыйная праца капітавала дзваржаве 400.753 руб. і салінству—313.176 руб.

Новы націа.

За справядзені час быў пракопан Лукаўскі магістральны канал (Бабруйская акруга), дўлжынёй у 7.83 кіламетраў.

У 1924-25 г. гэтых таварыстаў было толькі 171.

Колькі каштавала праца.

Правядзеная мэліарацыйная праца капітавала дзваржаве 400.753 руб. і салінству—313.176 руб.

Новы націа.

За справядзені час быў пракопан Лукаўскі магістральны канал (Бабруйская акруга), дўлжынёй у 7.83 кіламетраў.

У 1924-25 г. гэтых таварыстаў было толькі 171.

Колькі каштавала праца.

Правядзеная мэліарацыйная праца капітавала дзваржаве 400.753 руб. і салінству—313.176 руб.

Новы націа.

За справядзені час быў пракопан Лукаўскі магістральны канал (Бабруйская акруга), дўлжынёй у 7.83 кіламетраў.

У 1924-25 г. гэтых таварыстаў было толькі 171.

Колькі каштавала праца.

Правядзеная мэліарацыйная праца капітавала дзваржаве 400.753 руб. і салінству—313.176 руб.

Новы націа.

За справядзені час быў пракопан Лукаўскі магістральны канал (Бабруйская акруга), дўлжынёй у 7.83 кіламетраў.

У 1924-25 г.